

## УМОВЫ

### правядзення праграмы летняга чытання “ЛЕТНЯЕ ПАДАРОЖЖА З КНІГАЙ”

1. Праграма летняга чытання “Летняе падарожжа з Кнігай” (далей – праграма) праводзіцца дзіцячым філіялам ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”.
2. Асноўная мэта праграмы – прыцягнення дзяцей да чытання ў летні перыяд праз розныя формы работы, ўключэння іх у творчую дзейнасць, арганізацыя вольнага часу дзяцей і падлеткаў.
3. У межах праграмы праводзяцца конкурсы па выяўленні лепшага чытача ў летні перыяд.
4. Арганізацыя і правядзенне конкурсаў ускладаецца на супрацоўнікаў дзіцячага філіяла ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.
5. Конкурсы праводзяцца ў перыяд з 1 чэрвеня па 30 жніўня 2019 года.
6. У конкурсах прымаюць удзел навучэнцы агульнаадукацыйных школ г. Гродна, дашкольнікі і іх бацькі.
7. Конкурсы праводзяцца па наступных намінацыях:
  - “Лепшы чытач лета”;
  - “Юны эрудыт”;
  - “Чытаючая сям'я”;
  - “Самы юны чытач”;
  - “Аматары беларускай літаратуры”.
8. Задачамі конкурсаў з'яўляюцца:
  - прачытаць на працягу летніх канікул не менш 20-ці кніг;
  - падрыхтаваць творчую працу па прачытаных кнігах (верш, малюнак, вырабы, водгукі, фотаздымкі, сачыненне і г.д.).
9. Творчыя работы могуць быць выкананы як на беларускай, так і на рускай мовах.
11. Работы прымаюцца да 1 верасня 2019 года па адрасе: вул. Савецкая, 25, дзіцячы філіял ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”
12. Усе працы павінны змяшчаць наступную інфармацыю:
  - назва работы;
  - прозвішча, імя ўдзельніка;
  - назва навучальнай установы;
  - адрас, кантактны тэлефон.
13. Працы, якія паступілі пазней названай даты, разглядацца не будуць.
14. Дадатковая ўмова конкурсаў: прывесці сябра ў бібліятэку.
15. Вынікі конкурсаў падводзяцца да 5 верасня 2019 года на

пасяджэнні журы

16. Па выніках конкурсаў журы вызначае пераможцаў – I, II, III месцы па трох намінацыях

17. Журы пакідае за сабой права не прысуджаць ўзнагароды: пры адсутнасці ўдзельнікаў; а таксама калі творчыя працы выкананы не ў поўнай меры.

18. Пераможцы конкурсаў ў кожнай намінацыі ўзнагароджваюцца дыпламамі.

19. Узнагароджанне пераможцаў конкурсаў адбудзецца ў верасні 2019 года на III кніжным фестывалі “Кніжныя скарбы Беларусі”.

20. Вынікі конкурсаў размяшчаюцца на сайце ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” ([grodnolib.by](http://grodnolib.by)).